

ПАМЯТЬ БЕЛАРУСІ

Угатым годзе Нацыянальная бібліятэка Беларусі (НББ) святкуе свой 75-гадовы юбілей. Урачыстасці пачаліся з адкрыцця 22 кастрычніка кніжнай выставы "Памяць Беларусі. Нацыянальныя каштоўнасці з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі", дзе была прадстаўлена найбольш цікавая і рэдкая частка фондаў Нацыянальнай бібліятэкі — выданні, што сапраўды з'яўляюцца наосьнікамі нацыянальнай памяці. Беларуская кніга была паказана ў кантакце сусветнай кніжнай культуры.

Сярод амаль 60-тысячнага фонду аддзела рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў важнае месца займаюць рукапісныя кнігі. Рукапісная кніга мае ў Беларусі багатыя і даўнія традыцыі. Яна з'явілася на мяжы X і XI стст., стваралася ў такіх цэнтрах старожытнай культуры, як Палацк, Тураў, Друцк, Пінск і гд. Лёс рукапісаў заходніх зямель трагічны. Тыя, што захаваліся да нашага часу, — часта адзінныя крыніцы вывучэння беларускай мовы і літаратуры, гісторыі і права. У канцы XV — пачатку XVI стст. на старожытнабеларускую мову быў зроблены пераклад сяродневяковага твора "Тайная тайніх, або Аристотелевы враты", спіс якога захоўваецца ў рукапісных зборы НББ. Побач — беларускія рукапісы XVI — XVII стст. "Евангелле-тэтр", "Жыціе Грыгорыя архіепіскапа Амірыцкага" і інш.; спеўныя рукапісы крукаўай і лінейнай натацыі, рукапісы на царкоўнаславянскай, польскай, лацінскай, арабскай мовах.

У XIV — XV стст. рукапісны спосаб узнаўлення ўжо не мог задаволіць патрэбнасць у кнізе. Узнікненне кнігадрукавання ў Еўропе звязана з дэйнасцю Іагана Гутэнберга і датуецца 40-мі гг. XV ст. З тэхнолагіяй і майстэрствам кнігадрукавання прафесія ўскосна стала знаёмы ўсе краіны Еўропы. Да канца XV ст. у гарадах Еўропы дэйнічалі сотні друкарні. Агульная колькасць выдадзеных імі асобнікаў падлічвалася ў мільёнах. Еўрапейскія друкаванні выданні XV ст. — інкунабулы і выданні 1-ай паловы XVI ст. — палеатыпы былі вядомы ў Беларусі і Літве дзякуючы шырокім гандлёвым, культурным і палітычным сувязям з Польшчай і іншымі суседнімі краінамі. У экспазіцыі прадстаўлены некалькі выданняў з калекцыі інкунабулаў НББ, якую складаюць 44 паасобнікі. Эта шэдэўр друкарскага мастацтва — "Сусветная хроніка" Г. Шэдээля, выдадзеная ў Нюрнбергу ў 1493 г., якая змяшчае каля 1800 гравюраў; "Гісторыя Апалонія караля Цірскага" (1470), што захавалася ў свеце ў 12-ці паасобніках — самая старая друкаваная кніга з нашай калекцыі. Амаль з 200 кніг складаеца калекцыя палеатыпаў, у якой — выданні з друкарні Кракава, Страсбурга, Базеля, Венецыі, прыхыщцевых выданні М. Лютера і інш. Наибольш вядомыя і знакамітая сярод іх так званыя "альдзіны" — выданні венецыянска-друкара Альда Мануція.



"Сусветная хроніка" Гартмана Шэдээля (Нюрнберг, 1493).

Да палеатыпаў адносяцца і выданні Францыска Скарыны. З імем выдатнага гуманіста, асветніка, беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара звязана ўзнікненне беларускага кнігадрукавання. Як і многіе єўрапейскія першадрукарны, Ф. Скарына пачаў сваю выдавецкую дзейнасць з кніг Бібліі. Першая кніга — "Псалтыр" — выйшла ў Празе 6 жніўня 1517 г. 480 год назад была надрукавана першай ў свеце кнігой на беларускай мове. У 1517 — 1519 гг. Скарына выдаў у Празе асобымі выпускамі яшчэ 22 кнігі Старога запавету. Сваю дзейнасць ён прадდужыў у Вільні, дзе ў 1522 г. выдаў "Малую падарожную кніжку", а ў 1525 — "Апостал". Беларусь, радзіма першадрукар, захоўвае толькі 10 выпускіў Пражскай Бібліі (у 6-ці пераплётах). Усе яны — поўная калекцыя, што была набыта ў 1925 г., — прадстаўлены на выставе.

Кірілічнае кнігадрукаванне было вядучым відам беларускага кнігавыдання. У калекцыі НББ — больш за 100 выданняў з друкарні Вільні, Күцейна, Маріліе, Супрасля і інш. "Псалтыр" Пятра Мсціслаўца (1576), "Евангелле вучыцельнае" Васіля Грабардубы (каля 1580), выданні братоў Мамонічаў, які выдадзі Скарыны, з'яўляюцца сапраўднымі шэдэўрамі друкарскага мастацтва. Сярод іншых кірылічных выданняў (каля 700 адз.) — кнігі рускага і ўкраінскага першадрукара Івана Фёдарава "Апостол" (Львоў, 1574) і Біблія (Астрог, 1571).

У XVI — XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі акрамя кірылічных кніг выходзілі таксама выданні на польскай, лацінскай і некаторых іншых мовах. Яны выпускаліся галоўным чынам рэформацыйні друкарні (Брест, Нясвіж, Лоск, Любча), каталіцкімі, уніяцкімі. Першая на тэрыторыі Беларусі Брасцкая друкарня дэйнічала ў 1550 — 1570 гг. і выдавала кнігі на польскай і лацінскай мовах. У фондах НББ захоўваюцца трох выданні з гэтай друкарні — сапраўдныя унікумы: "Slowy u sprawy Jezusa Krystusa" і "Whore ksiegi Lukasza swietego" (1566). Шырока прадстаўлена географія беларускіх выданняў — Нясвіж, Палацк, Супрасль, Слонім, Ашмяны і інш. Унікальныя з'яўляюцца "Rosarium" з медзярытамі А. Тарасевіча (Вільна, 1678 — 1679), драматычныя творы Юршулі Радзівіл (Жоўка, 1754).

Вельмі карыснімі для даследчыкаў як крыніца па гісторыі Беларусі з'яўляюцца "Хронікі" М. Стрыжкоўскага (1582), А. Гваныні (1611), М. Кромера (1568).

Самую вялікую каштоўнасць у амаль што трохтысячнай калекцыі рускага грамадзянскага друку ўяўляюць 10 выданняў 1-ай чвэрці XVIII ст. — кнігі пя traўскага часу. На выставе прадстаўлена гравіраваное выданне Віньолы "Правила о пяти чинах архітэктуры" (Спб., 1722). Рэдкія выданні з беларускіх друкарні — "Словарь юридическій" Ф. Ланганса (Палацк, 1791), "Учреждения для управления губерні" і інш.

Беларуская кніга XIX — пачатку XX ст. прадстаўлена першымі і прызыццёвымі выданнямі Ф. Багушэвіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, асобымі нумарамі першай нелегальнай газеты "Мужыцкая праўда", што выдавалася К. Каліноўскім, пазнейшымі — "Нашай доляй" і "Нашай нівай".

Асобна экспануюцца выданні з аўтографамі вядомых вучоных, пісьменнікаў, мастакоў. Гэта дароўныя надпісы М. Багдановіча, Ц. Гартнага, А. Сапунова, М. Шагала, М. Гоголя, В. Гюго і інш.

Сярод бібліяфільскіх выданняў вылучаецца кніга "Метамарфозы" Авідзія (1931) з афорытамі П. Пікаса і з яго подпісам — адна з найвыдатнейшых работ мастака як ілюстратара.

Мастацтва пераплёту паказваеца ва ўсіх раздзелах выставы. Беларускі, рускі, заходнеўрапейскі, усходні — яны адразніваюцца матэрыялам, стылем афармлення, прафесійным узроўнем выканання. Узорам практична недаследаванага пераплётнага мастацтва Беларусі з'яўляюцца адзіны ў калекцыі пераплёт з выціснутым месцам і годам стварэння: W SLUCKU ROKU MDCCXLII (1742). Побач — Евангелле ў сярэбраных аправах. Асобнае месца займаюцца вытанчаныя ўладальніцкія (бібліяфільскія) пераплёты канца XIX — пачатку XX ст. — з ціненем, дублюрай, залатым абразам, металічнымі накладкамі.

Нягледзячы на тое, што выставка працавала толькі шэсць дзён (быльш не дазволілі ўмовы захавання і аховы), яе наведалі шматлікія экспкурсіі і людзі, зацікаўленыя ў выданні нашай спадчыны.